



# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

ПАЧАЛАСЯ ПАПІСКА НА ІІІ КВАРТАЛ І ІІ ПАЎГОДДЗЕ 2010 г. Папіска праз РУП «Белпошта» (кошт у рублях)

Індэкс	месяц	ІІІ квартал	паўгоддзе
63850 (індыўідуальны)	12400	37200	74400
63145 (інд. для ветэранаў ваіны, пенсіянераў)	11600	34800	69600
63858 (ведамасны)	19900	59700	119400
63239 (ведамасны, для ўстаноў міністэрстваў аховы здароўя, адукацыі і культуры)	18000	54000	108000

**Заставайцеся з намі!**

## АДМІНІСТРАЦЫЯ ПРЭЗІДЭНТА БЕЛАРУСІ ПАЧЫНАЕ МАШТАБНЫ МАЊТОРЫНГ РАБОТЫ МЯСЦОВАЙ УЛАДЫ З ГРАМАДЗЯНАМІ

У мэтах выканання даручэння кіраўніка дзяржавы Адміністрацыя Прэзідэнта Беларусі пачынае маштабны мааніторынг стану спраў на месцах па арганізацыі работ з грамадзянамі, разгляду іх зваротаў і вырашэнні надзвычайных праблем насельніцтва.

Праверцы падлягаюць усе вобласці і Мінск, а таксама шэраг міністэрстваў. У цэнтры увагі — пытанні якасці жыцця людзей.

Пачынаючы з 31 мая дзевяць міжведамасных рабочых груп выедуць ва ўсе рэгіёны рэспублікі і вывучаць сітуацыю ў найбольш адчувальных для насельніцтва сферах: жыллёва-камунальнага гаспадарка, жыллёвае будаўніцтва, праца і сацыяльная абарона, ахова здароўя, гандаль, бытавыя паслугі і іншыя.

У час праверак будуць выяўлены асноўныя праблемныя пытанні, што хвалююць насельніцтва, прааналізавана выкананне дзяржаўнымі структурамі заканадаўства аб рабоце са зваротамі грамадзян і дэбаракратызацыі.

Кіраўнікі рабочых груп правядуць на ўсіх тэрыторыях, што правяраюцца, асабісты прыём грамадзян без папярэдняга запісу. Для тых, хто не зможа прыйсці ў гэты дзень у выканкам, Адміністрацыя Прэзідэнта Беларусі арганізуе гарачы тэлефонны лініі.

Для атрымання максімальна поўнай і аб'ектыўнай інфармацыі ў найбольш наведваемым установах райцэнтраў (выканкам, натарыяльная кантора, ЖЭСы, служба БРТІ, паліклініка, магазіны і г.д.) установаў урны з бланкамі ананімных анкет, якія даюць магчымасць пакінуць паведамленне аб тых праблемах, што існуюць у рэгіёне, і недахопах у рабоце мясцовых органаў.

Улічваючы асаблівую актуальнасць і злабаздэннасць праблем жыллёва-камунальнага гаспадаркі і жыллёвага будаўніцтва, што ўзнімаюцца ў зваротах грамадзян, асобна будзе вывучана работа міністэрстваў архітэктуры і будаўніцтва і жыллёва-камунальнага гаспадаркі па вырашэнні сацыяльна значных пытанняў.

Такая комплексная работа даасць магчымасць сабраць шмат разнастайнай інфармацыі, глыбей даведацца пра адносны насельніцтва да стылю і метадаў работ органаў мясцовай улады, пры неабходнасці прыняць адпаведныя меры рэагавання.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка даручыў строга рэагаваць на кожны факт неналежага стаўлення да вырашэння праблем, што хвалююць людзей, аж да вызвалення адпаведных кіраўнікоў ад займаемых пасадаў.

## ПРЭС-СЛУЖБА ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА АДЗНАЧАЕ ЎЗАЕМНАЕ ПІКНАШЭННЕ БЕЛАРУСІ І АЗЕРБАЙДЖАНА ДА ПРАЦЯГУ АКТЫўНАГА ДЫЯЛОГА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сабе асабіста павінашаваў Прэзідэнта Азербайджанскай Рэспублікі Ільхаму Аліева і народ гэтай краіны з нацыянальнымі святам — Днём Рэспублікі.

Аляксандр Лукашэнка выказаў перакананасць, што існуючае ўзаемае імкненне да прадаўжэння актыўнага беларуска-азербайджанскага дыялога паслужыць трывалай асновай для далейшага развіцця ўсебаковага супрацоўніцтва дзвюх дзяржаў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

## ПАРЛАМЕНЦКІ ДЭБІЊІК

### ХАВАЙСЬ, БУЛЬБА!

Булбашы бульбу... імпартуюць, паколькі сваю не могуць зберагчы, аднак праблему з бульбасховішчамі ва Урадзе возьмуць пад жорсткі кантроль.

Агародніна культура так моцна ўкаранілася ў культуры нацыянальнай, што ўжо ледзь не сімвал краіны — калі не для яе жыхароў, дык для замежнікаў. Таму закупкі яе з'яўляюцца часткай самага меней парадокс. Нацыянальнае набыцц, атрымліваецца, зусім і не нацыянальнае. Чаму ж «бульбавая» ідзе па бульбу за мяжу? Загадка — у насенні і... бульбасховішчах.

Прынамсі так тлумачыць сітуацыю віцэ-прэм'ер Іван БАМБІЗА (які ўзяў удзел у чарговым сумесным пасяджэнні парламентарнага ўраду і дадаў, што абедзве праблемы вырашаюцца).

— Вядзецца селекцыйная работа, ствараецца неабходная база, якая забяспечыць вытворчасць насення ў рэспубліцы, аднак пакуль недастаткова, — значыць ён у адказ на пытанне новага спікера верхняй палаты парламента Анатоля РУБІНАВА аб праблемах бульбаводства ў краіне.

Трэба павышаць утрыманне крухмалу ў гатунках — да 20 адсоткаў і вышэй, прынамсі, таго патрабуе рэнтабельнасць. Пакуль жа айчынная бульба можа пахваліцца толькі 8—11 адсоткамі, а гэта ўлітае ў калеечку: сабекошт атрымання крухмалу вышэйшы. Вывесці бульбу — яшчэ паўсправа, трэба яе яшчэ захаваць. А сучаснымі сховішчамі гаспадаркі не забяспечаны, урадкі дагэтуль захоўваюцца прымітыўнымі спосабам — там жа, дзе і сабраны.

— Пры захаванні ў буртах страты могуць быць 30—50 адсоткаў, што робіць вытворчасць нерэнтабельнай, — кажа намеснік прэм'ер-міністра. — Будаўніцтва бульбасховішчаў — то кірунак, які забяспечыць канкурэнтаздольнасць нашай бульбы. Там павінна быць сучаснае абсталяванне, якое дазволіць і памыць, і ўпакаваць бульбу.

Праграма будаўніцтва бульбасховішчаў у краіне ёсць, праўда, выкананая пакуль напалову і сёлета завяршыцца яе цяжка, адзначае віцэ-прэм'ер. Аднак выкананне яе будучы «жорстка кантралюваць», паколькі «іншага варыянтаў у нас няма» — толькі так можна дамагчыся рэальнай экспартнага патэнцыялу. Ва ўсякім разе да сітуацыі сённяшняй адчуваецца непрымірымасць:

— Ганьба агарарыяў, што пры нашай традыцыйнай культуры, якой мы вырабляем да васьмі мільянаў тон, — а можам і дзевяць, і дзесяць, — чыпсы, замарожаную ачышчаную бульбу і крухмал мы завозім! Праўда, па крухмалу мы кампенсуем сустрэчнымі пастаўкамі на экспарт прыкладна ў тых жа колькасцях, але ўсё роўна гэта не наш патэнцыял.

Намеснік прэм'ер-міністра перакананы, што які толькі вырашацца пытанні з насеннем і бульбасховішчамі, праблема будзе знятая.

## АГАРОДНІНА, З'ЯЎЛЯЮСЯ!

Народныя абраннікі закліпаючы адсутнасцю ў краях замажораных агароднінных сумесюў.

На бульбе парламентарны не спыніліся. Далей — болей. Уласным досведом шопінгу падзялілася дэпутат Ларыса ВЕРШАЛОВІЧ.

У гіпермаркеце (назва мы вырашылі апусціць. — Аўт.) мы беларускага гарошку не знайшлі, — бядае народная абранніца і дадае, што ў чалавеча павінен быць выбар. — У нас расце і капуста, і спаржавая фасоля, — значнае дэпутат і абурэаецца з-за таго, што ў краях скрозь імпортныя замажораных сумесі агародніны. На яе думку, «мы маглі б падобную прадукцыю вырабляць самі», маўляў, «гэта ж здароўе грамадзян».

## У БЕЛАРУСЬ ЗА І КВАРТАЛ ПРЫЦЯГНУТА \$2,2 МЛРД ЗАМЕЖНЫХ ІНВЕСТЫЦЫЙ

Аб'ём прыцягнутых у Беларусь замежных інвестыцый за першы квартал гэтага года склаў \$2,2 млрд, што складае 101,9 працэнта да ўзроўню аналігічнага перыяду 2009 года, у тым ліку прамых — \$1,4 млрд. Пра гэта паведаміў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур на пасяджэнні Савета па развіцці прадпрыемліцтва ў Беларусі пры Прэзідэнце, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Паводле даных Андрэй Тур, у 2009 годзе ў Беларусь было прыцягнута больш як \$4,8 млрд прамых замежных інвестыцый, што супаўнае з аб'ёмам за папярэднія чатыры гады. На сёння асноўныя замежныя інвестары для Беларусі — Расія, Аўстрыя, Кіпр, Швейцарыя і іншыя краіны.

Як адзначыў намеснік міністра, на сёння прыцягненне замежных інвестыцый для Беларусі набывае асаблівую актуальнасць. Ён таксама падкрэсліў, што сёння ў краіне створаны дастаткова добрыя нарматыўна-прававыя ўмовы для работы замежных інвестароў. У тым ліку ім прадастаўляюцца льготы ў свабодных эканамічных зонах, малых гарадах.

Андрэй Тур таксама падкрэсліў, што сёння для Беларусі важна не толькі нарощванне інвестыцый, але таксама іх якасць і структура. Краіне неабходны інвестыцыйны капітал, у першую чаргу для таго, каб хутка пераадолець тэхналагічнае адставанне.

## РЭПАРТАЖЫ НУМАРА

### Падасінавікі па 30 тысяч ды чарэшнія па 65

Журналісты «Звязды» прайшліся па Камароўцы

ВЯСНОЙ Камароўка «расцвітае» агуркамі ды памідорамі, цыбуляй ды шчаўем. Аднак сёлета нечакана рана тут з'явіліся... падасінавікі і чарэшнія...

#### Майскія падасінавікі з-пад Барысава

Ранішняя Камароўка не спяшаецца. Па праходах ісі волна, ніхто не штурхае і не падбівае. Гандляры выкладаюць пірамідкамі, падобнымі да егіпецкіх, агуркі ды памідоры, прычэсваюць пальцамі кроп.

І сярод гэтай зеляніны на прыляку раптам — грыбы. Не шампіньёны, не вешанкі, а самыя сапраўдныя, лясныя! Пляч вядзёрцаў стаялі каля часнаку.

— Ой, а дзе вы набылі гэтых грыбоў? — пытаюся ў маладой жанчыны з сынам.



ФОТАГРАФІЯ: МАРАМОНА СІМОНА

— А там, пад Барысавам, — уключаючы ад адкажу, махае рукою жанчына. — Вы не падумаіце, яны правераныя, нават даведка аб радыяцыйным кантролі ёсць.

Літровае вядзёрца грыбоў «заважыць» трыццаць тысяч. А побач шампіньёны за пянаццаць тысяч. Таму да вядзёрца супыць з заморскімі грыбамі варыць...

#### Шчаўе з поймы Свіслачы

— Бярэце шчаўе ды бацінцы. Па паўтары тысячы пучок, — крычаць дзве маленькія бабулькі. — І шчаўе. Не простае, а лугавое...

— Ці не каля дарогі сабраное? — пытаюся ў гандляра.

— Вы што? — абурэаюцца яны. — У пойме Свіслачы...

## РЭГІСТРАЦЫЯ НА ЦТ: НОВЫЯ ТЭХНАЛОГІІ І МАГЧЫМАСЦІ

НЕЧАКАНАЕ практычнае прымяненне атрымала сістэма электроннай рэгістрацыі аб'іўрентаў на цэнтралізаванае тэсціраванне. З яе дапамогай у вялікім горадзе ўдалося знайсці маладу дзючынню, якая прыхяла ў Беларусь з Расіі, каб зарэгістравацца для здычкі цэнтралізаванага тэсціравання. Прыбыўшы ў Мінск, дзючынню патэлефанавала бацькам, супакоіла іх, а затым... знікла амаль на тыдзень. Ці варта казаць, што бацькі месца сабе не знаходзілі, таму праз сваю знаёмую выйшлі на Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў. Яго спецыялісты тут жа «завіраўлі» ў агульнарэспубліканскі банк звестак удзельнікаў ЦТ і «прапажа» наведла пункт рэгістрацыі ў Акадэміі кіравання, зарэгістраваўся там на адзін тэст-экзамен, затым яна наведла ўжо пункт рэгістрацыі ў Беларуска-Расійскім універсітэце, дзе аформіла яшчэ два пропускі на ЦТ. Арганізатарам тэсціравання былі вядомыя не толькі дзень, але і час афармлення пропуску. Але самай каштоўнай аказалася інфармацыя, якую аб'іўрент пакідае арганізатарам тэсціравання для зваротнай сувязі. На шчасце, дзючынню ўжо паспела на той момант арандаваць пакой у Мінску, таму паведамліла рэгістратару свай мінскі тэлефон. А далей усё было, як у сацыяльнай рэкламе: «Даражэнныя, калі ласка, патэлефануйце сваім бацькам...»

але ў гэтым выпадку тут жа падключыцца запасны сервер, прычым рэгістратары гэта, хутчэй за ўсё, нават не заўважаць.

— Кожны пункт рэгістрацыі мае сувязь толькі з цэнтральным серверам, і яго апэратары ніяк не могуць умяшацца ў работу рэгістратараў з іншага пункта рэгістрацыі, як не можа ўмяшацца ў сістэму ніхто з вонка, — дапаўняе Аляксандр Якабчук. — Затое мы ў інстытуте можам падключыцца да любога пункта рэгістрацыі, каб атрымаць патрэбную нам інфармацыю. Для прыкладу, у нас зараз усталёваная відэакамера ў пункце рэгістрацыі ў Беларуска-Расійскім універсітэце, і мы можам ей кіраваць з ноўтбука непасрэдна з гэтага пакоя ў нашым інстытуте. Беларуска-Расійскі нацыянальны ўніверсітэт — адна з найбуйнейшых вышэйшых навучальных устаноў, у якой электроннай рэгістрацыі дастаткова ўсёго шэрагу рэгістратараў, каб не стварыць чэргі з ахвотнікаў атрымаць пропускі. Можна самі перакананацца...

І спраўды, тры з шасці рэгістратараў, за якімі мы не знаром «паглядвалі», на той момант сумавалі за сваімі камп'ютарамі. Увогуле такое паняцце як чэргі ў пункт рэгістрацыі, у гэтым годзе практычна знікла. На унясенне ў сістэму ўсёй інфармацыі аб аб'іўрэнце і афармленне пропуску ідзе, як правіла, не больш за 5 хвілін. Увогуле ў гэтым годзе аб'іўрэнты, як ніколі, раўнамерна размеркаваліся па ўсіх пунктах рэгістрацыі. Ніхто не браў пункты рэгістрацыі штурмам, хоць у першы дзень, калі распачалася рэгістрацыя, некаторыя аб'іўрэнты прыхялі ў Мінск а палове шостаў ранняй. Так бы мовіць, на ўсялякі выпадак...

вер размешчаны таксама ў цэнтры апрацоўкі дадзеных «Белтэлекама» — там, дзе размяшчаюцца серверы ўсе паважачыя сабе арганізацыі. У судзейнай шафе, дарчы, устаўлена сервер Нацыянальнага банка. Зразумела, што з любой тэхнічнай могуць узнікнуць праблемы,

## «Маленькая Саша як убачыць родную маці, адразу хаваецца»

Карэспандэнт «Звязды» завітала ў госці да шматдзетнага таты з Вілейкі



ЗВ'ЕТНАМЦАМ Нгуен Фук Хай, альбо Зпроста Толем, які жыў у Беларусі ўжо больш за дваццаць гадоў, я пазнаёмлілася падчас чарговай камандзіроўкі. Па волі выпадку давялося начаваць у інтэрнаце-гасцініцы, які функцыянуе пры Вілейскім дзяржаўным прафесійна-тэхнічным каледжы. Якраз там, які высветлілася, і здымае два каля сям'я Нгуен. Сёння яна складаецца з пяці чалавек: Толі, яго другой жонкі, якую ён не так даўно прывёз з В'етнама, і траіх беларуска-в'етнамскіх дзетак — 15-гадовай Анжэлы, 13-гадовага Дзяніса і 6-гадовай Аляксандры.

«ДЗЕЦІ ПРЫБЯГЛІ ДА МЯНЕ НА РЫНАК І ПРАСІЛІ ПАЕСЦІ»

На чужыну Толя прыхяў у далёкім 87-м годзе разам з такімі ж маладымі і нежанатымі в'етнамскімі сябрамі. У В'етнаме ў той час складала было знайсці працу. Восі і вырашылі пашукаць шчасце ў іншым месцы. Уладкаваўся на «Гомсельмаш» токарэм.

— Пасля развалу Саюза ўсё, хто са мной прыхяў, вярнуліся дадому. А я застаўся, бо сустрэў у Гомелі беларускую дзючынню. Тані на той час, калі мы пазнаёмліліся, было 19. Ажаніліся і пачалі жыць разам. У хуткім часе нарадзілася Анжэла, пасля Дзяніс. Каб пракарміць сям'ю, мне даводзілася шмат працаваць. Тані сумна было сядзець днямі адной дома, воль яна і папрасілася пераехаць на нейкі час да бацькоў, якія жылі недалёка ад Гомеля. Я адпачуў, але цяпер разумею, што дарэмна. Ну вёсцы Таня пачала выпіваць.

яна, замест таго, каб траціць гэтыя грошы на дзючэй, прапівала іх. Час ад часу дзючэй прыбегалі да мяне на рынак і прасілі паесці. Не мог я на гэта глядзець. Восі і забраў сына і маленькую Сашу, ей тады было тры годзікі, да сябе.

#### «ДАВОДЗІЛАСЯ БЫЦЬ ДЛЯ ДЗЮЧЭЙ І МАМАЙ, І ТАТАМ»

— Толя, напэўна, нялёгка вам у праўляцца аднаму з трыма дзючэмі? — Вёдаец, цяпер наштам лягчы, бо ў Беларусі, каб мне дапамагчы з дзючэмі, прыхяла другая жонка з В'етнама. Ажаніліся мы два гады таму, калі я ездзіў у водпуск дадому, з Лен м'яне пазнаёміла мая маці.

— Спачатку яна хоць трохі глядзела дзючэй. А пасля эню загуляла. Я плаціў аліменты, а

## Твой выхадны

### МІРУ — МІР!

Мірнае неба над Мірскім замкам уславіць музыкой

Так вырашыў Міхаіл Фінберг, мастацкі кіраўнік фестывалю «Мірскі замак», які лічыць, што ў беларускай музыцы шмат імянаў кампазітараў, пра якіх сталі забываць. І музыкі, якую яны напісалі.

Яе можна будзе паслухаць сёння ў гарадскім пасёлку Мір. Музыка будзе гучаць беларуская, выканаюць яе нашы музыканты — калектывы Нацыянальнага канцэртнага аркестра Беларусі. Толькі ў адрозненне ад іншых фестывалюў, якія ладзіць калектыву разам з Міністэрствам культуры і Карэліцкім райвыканкамам, галоўным героем «мірскага» стане Перамога.

Музыка эпоха з нашых кампазітараў сучасная і памятнай датай, якую сёлета адзначыць свет? Ды вось, напрыклад, Мікалая Аладава, які ўславіў подзвіг беларускага народа ў гады вайны. Аладаў — адзін з тых, хто ствараў сучасную беларускую кампазітарскую школу. Але яго імя ўгадваюць яшчэ і таму, што сёлета адзначаецца яго 120-годдзе. Асобная праграма, складзеная з твораў кампазітара, прагучыць а палове на другую ў ДOME культуры. Але ўжо а 16-й гадзіне публіцы трэба будзе накіравацца ў старажытны Мікалаеўскі касцёл XVI стагоддзя, які ксёндз Аляксандр упершыню адкрыў для музыкі летас. Таму што праграма «Голас Мірскіх муроў», якую падрыхтаваў камерны аркестр пад кіраваннем Валерыя Сарокі, сугучна паучуць спакое і адчуванню святлы, які дае чалавечу вера. З гэтымі думкамі можна далучыцца да працгў святкавання Перамогі, толькі ўжо ў Карэлічах — у той жа дзень у ДOME культуры прагучыць мірныя песні.

Ларыса ЦІМОШЫК.

## ЗАПРАШАЮЦЬ «БРАСЛАЎСКІЯ ЗАРНІЦЫ»

У Браславе гэтым днём пройдзіць фестываль, які мае свае карані яшчэ з тых часоў, калі Браслаўскі край не ўваходзіў у склад Савецкай Беларусі.

Як паведамілі «Звяздзе» ў адзеле культуры райвыканкама, традыцыйнае свята народнай творчасці «Браслаўскія зарніцы» упершыню, як высветлілі мясцовыя краязнаўцы, прайшоў у 1931 годзе. Тады ў павятовам свяце песні ўзялі ўдзел каля 500 спевачкоў з народа.

Сёлета на фестываль у райцэнтр, якому спяўнаецца 945 гадоў, запрошаны самадзейныя калектывы з Літвы, Казахстана, Украіны, краіны Балты, Польшчы, Расіі... Яны выступяць на імправізаванай канцэртнай пляцоўцы пад адкрытым небам. У рамках свята правядуць конкурс сярод юных і маладых спевачкоў, будучы выбіраць «Міс Браслаў». На Замаквай гары пройдзе рыцарскі турнір. Між іншым, таленты з розных краін прадманструюць клас не толькі ў райцэнтры, але і ў агарных гарадах.

Аляксандр ПУКШАНСКИ.

## ФЕСТИВАЛЬ І ГОРАД УПРЫГОЖЫЛА «ДРУЖБА»

28 мая ў Клімавічах урачыста адкрыўся Міжнародны фестываль дзіцячай творчасці «Залатая пчолка».

У раённым цэнтры на беларуска-расійскім памежжы прыхялі дэлегацыі з 18 краін: упершыню — з Таджыкістана, Арменіі, Германіі, Фінляндыі, Нарвегіі, Эстоніі і Бельгіі. Маладыя таленты спяваюць, танцуюць, малююць і майструюць. У фестываль бярэць удзел больш за тысячу творчых дзючэй. Напярэдадні фестывалю ў Клімавічах вельмі дарчы абнавілі «Дружбу»: у гасцініцы, якая адкрылася пасля рэканструкцыі, цяпер дастойныя ўмовы для прыёму самых важных гасцей. Цяжка паверыць, што гэта будынак 1968 года, які яшчэ вядуцца не адпавядаў сучасным уяўленням людзей пра гасцінічны камфорт. Рэканструкцыя гасцініцы каштавала мільярд рублёў. Для гасцей у «Дружбе» ёсць 17 нумароў з усімі выгодамі, яны розныя па 27 чалавек.

Ілона ІВАНОВА.

## У ФІНАЛЕ ШОУ ЧАКАЕЦЦА «БІТВА ФАВАРЫТАЎ»

Беларусы ж сёння выступяць у новым вобразе

Другі паўфінал песеннага конкурсу, у прыняцце, не здзіўляе — ён спраўды аказався больш яркім, моцным і разнапланавым, а ягоныя фаварыты павердзілі, што на перамогу яны замахваюцца ўсёўсё — не толькі па прагнозах букмекераў. Прадказальна выйшаў у фінал усеб «сходны блок» — Азербайджан, Арменія, Грузія і Турцыя. Эню застаўся за бортам нумар з апрацоўкай фольку — на гэты раз Славені. Здаўленню па выніках конкурснага канцэрта было хіба што два: Інтэрнацыянальная каманда з Кіпра, якая прыхяла далей замест Швецыі, і спявачка з Грузіі, на месцы якой у фінале чалася дзючэнка трыо з Харватыі. Зрэшты, улічваючы, што песні былі адпатынныя, цэлкам лагічна перамагла больш перакананая з іх.

Праз гадзіну пасля паўфіналу адбылася жараб'ўка навааспечаных фіналістаў. «Не выадзіліся», па агульнапрынятым меркаванні, першы і апошні нумары дасталі на ёй адпаведна Азербайджану і Даніі, «чортавы тузіні» выцгннула прадстаўніца Грузіі. Астатнія пазіцыі размеркаваліся так: Кіпр — нумар 5, Ірландыя — 10, Турцыя — 14, Украіна — 17, Румынія — 19, Арменія — 21 і Ізраіль — 24. Такім чынам, у фінале беларускі гурт «3+2» апынуўся паміж пераможцам сербскай «Фабрыкі зорак» Міланам Станкавічам і пераможцай «Еўрабачання-1993» ірландкай Ніам Кавана. Судзейства дзючэадаў — не самы лепшы для нас варыянт, магчыма таму прадзюсарская група нечакана прыняла рашэнне аб змене іміджу беларусаў. «Што канкрэтна памяняецца — касцюмы, афармленне нумара, яшчэ нешта?» — пацікавіліся мы ў намесніка старшын праўлення тэлеканала АНТ Сяргея Хомяка. — «Так, мы спраўды прынялі такое рашэнне. Змены датычэцца вобразу нашых выканаўцаў». Дакладней, як паказала рэплэчэй фіналу, скаржачыяныя вобразы дзючэаў — сёстры Алена і Нінэль Карповіч эню сталі блізматыма, толькі... абедзве бланкізнак!

Фінал 55-га па ліку конкурсу песні «Еўрабачанне» аб'ядае будзе цікавым і, хто б што і казаў, непрадказальным. І не толькі таму, што ў ім ажно 7 паставаў краін. Да моцных выканаўцаў, якія прадмантравалі ўжо шмат таленты і

Мікалай СНАПКОЎ:

# «МЫ ЎПЭЎНЕННЫЯ Ў ЭФЕКТЫЎНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ АГЕНЦТВА Ў СФЕРЫ ІНВЕСТЫЦЫЙ І ПРЫВАТЫЗАЦЫЙ»

**ПРАСОЎВАННЕ** інвестыцый, суправаджэнне продажу аб'ектаў дзяржаўнай уласнасці, вызначаных расшэннем кіраўніка дзяржавы, арганізацыя ўзаемадзеяння дзяржаўных органаў і інвестараў, а таксама фарміраванне станючага інвестыцыйнага і прыватызацыйнага Іміджу Беларусі станючы асноўнымі задачамі «Нацыянальнага агенцтва інвестыцый і прыватызацыі», што ствараецца ў краіне. Пра гэта на брыфінгу для журналістаў заявіў міністр эканомікі Мікалай СНАПКОЎ.

Да таго ж, дадаў міністр, мяркуецца, што агенцтва будзе весці адрэзную інфармацыйную базу, якая звязана з інвестыцыямі і прыватызацыяй. Знешнім органам каардынацыі дзейнасці агенцтва стане назіральны савет, у які ўвойдуць каля дзесяці чалавек. У яго складзе будуць працаваць не толькі прадстаўнікі дзяржаўнай улады, іншых фізічных і юрыдычных асобаў, але, не выключана, і міжнародныя кансультанты па пытаннях інвестыцыйнай і прыватызацыйнай дзейнасці. Узначалі назіральны савет прэм'ер-міністр Беларусі, а вост асоба дырэктара агенцтва будзе зацвярджацца ўрадам па ўзгадненні з Прэзідэнтам краіны.

Паводле слоў Мікалая Снапкова, цяпер фарміруецца паліжанне і статут агенцтва. На думку міністра, гэта вельмі важныя канцэптуальныя дакументы, якія

будуць адлюстроўваць якасць далейшай работы агенцтва. Таму яны будуць фарміравацца ў неспарэдным узаемадзеянні са спецыялістамі Сусветнага банка і Міжнароднай фінансавай карпарцыі. «Мяркую, што ў стварэнне агенцтва будзе ўкладзена самая перадавая сусветная практыка», — адзначыў ён, — і мы ўпоўняем у яго эфектыўнага дзейнасці ў сферы інвестыцый і прыватызацыі».

Гаворачы аб працы Нацыянальнага агенцтва інвестыцый і прыватызацыі з ачыненымі і замежнымі інвестарамі, міністр падкрэсліў, што яна будзе весціся на роўных умовах. «У нас аднолькавае стаўленне, аднолькавае спрыяльнае стаўленне як да нацыянальных, так і замежных інвестараў», — зазначыў ён. Разам з тым, на думку Мікалая Снапкова, унутраныя інвестары больш дасканала і глыбока разумеюць ментальнасць і неабходнасць тых ці іншых эканамічных працэсаў у нашай краіне. Паводле яго слоў, калі чалавек нарадзіўся, жыць і працуе ў Беларусі, — ёсць гарантыя, што ён тут і застаецца. Што ж датычыцца падыходаў агенцтва да ацэнкі інвестыцыйных і прыватызацыйных праектаў, то яна будзе весціся з пункту гледжання сусветных брандаў, перш за ўсё, з пункту гледжання эканамічнай мэтазгоднасці і стратэгічнай важнасці для прымянення іх у краіне.

Ігар ШУЧУЧЭНКА.

## АГАРОДНІНА, З'ЯЎЛЯЙСЯ!

*(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)*

Віцэ-прэм'ер запэўніў, што неабходныя магчымасці створаныя — «15 цахаў па замарозцы ў краіне ёсць». Праблему ён бачыць у іншым:

— Недастаткова развартліваць людзей, якія за гэта адкажоць, — у забеспячэнні вытворчасці прадукцыі яе працуючыя на прылаці крамаў. Тых, каго непакоіць лёс ачыненай замарожанай агародніны, віцэ-прэм'ер абназдзіў:

— Паспрабуем сёлета напярэць становішча.

У той жа час да імпарту ён заклікаў ставіцца спакойна, як да таго, што робіць унёсак у фарміраванне канкурэнтнага асроддзя, а значыць выгадных умоваў для пакупніка.

## САДАВІНА, ЦУРАЙСЯ ВІНА!

Народныя абраннікі тубуюцца за здароўе аматараў барматухі

Разабравшыся з агароднінай, дэпутаты пераключылі на садавіну. — Калі забаронім вытворчасць плодова-ягадных вінаў або «чарніла, барматухі, якіх і часцей называюць» — цікавіцца дэпутат **Марыя БІРКУОВА**, абмяжоваць нахонт таго, якую шкоду яны наносзяць здароўю. Пераважна мужчыны і пераважна ў сельскай мясцовасці: маўляў, толькі заробак атрымалі, а гэта брыдота ўжо ў «страўніку, печані і мазгах» муюжыко.

Віцэ-прэм'ер сур'ёзнасць сітуацыі аспрэчваць не стаў: канстатаваў высокі ўзровень спажывання — 12,6 л чыстага спірту прыпадае на аднаго жыхара за год — лічыць вельмі і вельмі трывожна. Альтэрнатывай няяскаснаму, прабачце, поплу павінны стаць плодывыя натуральныя сокія віны, якія нібыта будуць раўнацэннымі вінаградным «суродзіччам». «І такія вытворчасці ўжо ёсць», — кажа намеснік прэм'ер-міністра. Ён таксама запэўніў народную абранніцу, што выпуск згаданай ёю прадукцыі штогод змяншаецца на 15—20 адсоткаў. Аднак тэмпаі зніжэння аб'ёмаў дэпутат засталася незадаволеная: «марудна, дрэнна» — кажа.

## ЛЕКІ, РАЎНЯЙСЯ!

Нацэнкі на медыкаменты плануець усярэдзіць

Ад агарода пашыбавалі да аптэкі. **Дэпутата Эдуарда КАЗУРУ** нямаля ўразіла, што ідэнтычныя лекі (нават з адной партыі) каштуюць у аптэках па-рознаму. Паводле яго слоў, разбэжка гэтая нярэдка ў паўтара, а то і два разы.

— Хто кантралюе цэны ў аптэках, ці ёсць нейкія абмежаванні на іх? — цікавіцца народны абраннік **міністра аховы здароўя Васіля ЖАРКО**.

Кіраўнік профільнага ведамства патлумачыў, што паміж вытворцамі і пастаўшчыкамі падліснае мемуарандум па абмежаванні цэнаў на лекыя сродкі (на ўзроўні мінулага года). Мараторый захаваецца да 2011 года. Ёсць намер «зарэаці» ў гэту кампанію і гаспадару аптэк, каб зрабіць нацэнкі ўсярэдзіць. Пакуль жа дагучальныя варыянты — у межах 20 адсоткаў.

— І вось адна аптэка дае пяць адсоткаў, а другая — па максімуму. Наша мэта — усярэдзіць. Думаю, нашы ліцэнзіяты пагодзяцца з гэтым расшэннем, — мяркуе В. Жарко.

Ён адзначыў, што ў міністэрства паступае дастаткова шмат зваротаў па гэтых пытаннях, аднак фактаў парушэння цэнаўтварэння не выяўлена. **Ала МАЧЛАВА.**

## Прагрэс у аплаце камунальных паслуг

Магілёўскі цэнтр гарадскіх інфармацыйных сістэм украінае новая тэхналогія на карысць плацельшчыкаў за камунальныя паслугі.

Цяпер у жыхароў абласнога цэнтра з'явілася магчымасць па-ведамляць паказанні індывідуальных прыбораў улады праз інтэрнэт і SMS-паведамленні. Адрасы электроннай пошты і тэлефонны нумар друкавання на кітаўскія для аплаты камунальных паслуг. Раней паказанні лічыльнікаў вады прымалялі толькі праз візіт альбо тэлефанаваанне ў розныя казавыя цэнтры.

## Баль паланезаў у Слоніме

Горад над Шарай, дзякуючы ініцыятыве старшын **Слонімскага раённага аддзела грамадскага аб'яднання «Саюз палязкаў на Беларусі» Леанард Рэўкоўскай і падтрымкі мясцовых уладаў, можа лічыцца сталіцай беларускага паланеза. І сёлетні, ужо шосты, фестываль «Паланез-2010» пацвердзіў гэта яшчэ большай, чым раней, колькасцю удзельнікаў.**

Свята паланеза пачалося шэсцем тысяч гуртоў і індывідуальных выканаўцаў ад гістарычнай вёжы па вуліцы Пушкіна да раённага Дома культуры ў музычным суправаджэнні дзіцячага духовага аркестра з мястэчка Рубяжычы Станіславаўскага раёна. Гагартнае дзейства фестывалю разгарнулася на сцэне РДК, дзе спявалі, танчылі, ігралі на скрыпцы і нават на балалайках таленты не толькі са Слоніма, але і з Ліды, Бярозаўкі, Навагрудка, Сапоцінкі...

Барыс ПРАКОПЧЫК.

## А не крадзь у былой жонкі сала

Заведзена крмінальная справа ў дачыненні да жыхара вёскі Казан-Гарадок Лунінецкага раёна. Бо ён выставіў аконную шыбу і забраў у дом да былой жонкі, пачаў два спікі з салам. 45-гадовая жанчына звярнулася ў міліцыю.

Яна СВЕТАВА.

## Францыя атрымала Еўра-2016

Францыя выйграла барыбу за права правесці чэмпіянат Еўропы па футболе 2016 года. Раўненне пра гэта было прынята ўчора на пасяджэнні выканаўчага камітэта УЕФА ў Жэневе. Супернікмі Францыі ў барыбце за Еўра-2016 былі Італія і Турцыя.

З'яўляючыся на правадзённе турніру прадстаўляў прэзідэнт краіны Нікаля Сарказі і былы капітан футбольнай зборнай Зінедзін Зідан. Францыя стане першай краінай, якая прыме чэмпіянат Еўропы па футболе ў трэці раз. Раней турнір праходзіў у гэтай краіне ў 1960 і 1984 гадах. У 2016 годзе чэмпіянат Еўропы правянецца каля месяца, а 24 зборныя згуляюць у агульнай складанасці 51 матч.

## Зборная Беларусі згуляла ўнічыю з камандай Гандураса

Футбалісты зборнай Беларусі правялі 27 мая таварыскі матч супраць ўдзельніка чэмпіянату свету-2010 каманды Гандураса. У аўстрыйскім Філах пад апекуны Бернда Штанге згулялі ўнічыю — 2:2 (0:1).

Лік адкрыў паўабаронаца лацінаамерыканскай дружныны Хуліо Сэзар дэ Леон, які удачна выканаў штрафны удар на 24-й хвіліне матчу. Пасля перапынку на працягу трох хвілін Антон Пудзіла — на 57-й і 60-й — забіў два мячы. Пасля гэтага гандураскі форвард Джордж Велком аднавіў раўнавагу — 2:2. У нядзелю, 30 мая беларуская каманда сустранецца са зборнай Паўднёвай Карэй, якая таксама рыхтуецца прыняць старт на сусветным першынстве-2010 у ІТАР. Пасля гэтага беларусы вярнуцца ў Мінск, дзе 2 чэрвеня правядуць яшчэ адзін спарынг — з камандай Швецыі.

Ул. інф.

# ПАДАСІНАВІКІ ПА 30 ТЫСЯЧ...

*(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)*  
Кожны трэці прылавак стракацыя зеляняй: тут і кучаравая пятрушка, і доўгая цыбуля, а таксама безліч кропу. Зелена так, што аж у вачах цяне. Кошты на зеляніну амаль ва ўсіх аднолькавыя. Пятрушка, кроп, зялёная цыбуля, салата — 1000 рублёў за пучок, мята ды кіна — ад 2500.

— Мілая, купіце цыбульку, — паказваючы на нейкую траву, просіць бабуля. — За 800 рублёў аддам.

— А што гэта за цыбуля? — пытаюся ў яе.

— Ды вырасла нейкая на агародзе. Вось я і вырашыла прадаць, — тлумачыць бабуля. — Усё ж грошы, дадатка да пенсіі.

**Памідоры са Ждановічаў каштуюць як турэцкія**  
Каля прылаўка агракамбіната «Ждановічы» стаіць чалавек трыццаці.

— Стаю тут, таму што беларускае больш якаснае, — кажа Святлана. — Я прыйшла па памідоры ды яшчэ, можа, кілаграм агрукі куплю. Але пакуль стаю ды гляджу. Сыходзячы з таго, што ў мяне ў падсвадомскай зяці. Памідор, ён выраст тут і не ёкаў немаведама колькі. Таму па якасці ён павінен быць лепшы, а па кошце таннейшы. А вы гляньце на цэннік. Памідоры беларускія па 6000 рублёў, столькі ж каштуюць і турэцкія... Пахрумсець агрукі можа, аддаўшы ад 2800 да 5000, кабачкі заважаць на 5 тыс. Столькі ж каштуе і морква новага ўрадкаў.

Зрабіць веснавы салат з радзіцы, цыбулі ды кропу будзе каштаваць вам ад 5 тыс.ч.

**«Больш кветкі саджаюць, чым памідоры»**  
На Камароўцы ёсць месца, куды сцякаюцца ўсё дачнікі. Гэта шчы-

## «Куслівае» чарэшня

Стракатаы шэрагі аранжавых мандарынаў, жоўтых лімонаў і зялёных лаймаў радуюць пакуль толькі вока. Рука ў кашалек ад такіх коштаў нежак не цягнуцца.

Акрамя апельсінаў і мандарынаў па 6-8 тыс., ёсць на Камароўцы і першая чарэшня па 40—65 тыс.ч, а таксама клубніцы ад 12 да 20 тыс.

— Адкуль у вас чарэшня? — пытаюся.

— Гэта ўкраінская, — адказвае дзяўчына.

На пытанне, чаму так дорага, яна толькі паіскае плячыма...

## «Як выбраць лепшы тавар?»

— Як выбраць самае лепшае? Пакуль не будзе практыкі, нічога не выбераце. А лепш хадзіць да сваіх знаёмых гандляраў, — кажа гандлярка **Надзея Шавель** са **Смалвічэў**. — Вось я ўсё вырошчваю сама. Дваццаць гадоў ужо. Маю гародніну ў рэстарэйны брыур... А тут было, што прадаюць усё запар.

— Найбольш надліў пакупнікоў у яснава-летні перыяд назіраецца ў чацвер і пятніцу — у другой палове дня. А таксама ў суботу зранку, — расказвае **Андрэй Латышаў**, намеснік начальніка службы арганізавага рынкувага гандлю КУП «Мінскі Камароўскі рынак».

— Калі хочацца купіць нешта танней, то мае санс прыходзіць у нядзелю ў другой палове дня. Таму што на рынку ў панядзелак выхадны дзень, і прадаўцы скідаюць кошты, каб не плаціць за камеру захоўвання. Таму другая палова нядзелі — для тых, хто хоча купіць садавіну танней, а ранак усіх іншых дзён — для тых, хто хоча большы асартымент...

Вінаград можна знайсці і за 6000. Але гэта малдаўскі, крывы сапаваны. Сярэдні каштуе ад 14 тыс.

**«Больш кветкі саджаюць, чым памідоры»**  
На Камароўцы ёсць месца, куды сцякаюцца ўсё дачнікі. Гэта шчы-

рагі расадзі. Тут усю, што пажадае ваша ўлюбёнае ў зямлю сэрца. Расадку можна набыць у межах 1500—2500 за дзясятка каліваў капусты, 3-4 тыс. — перцаў, 4-5 тыс. — памідораў.

— Кожная капуста ў свой час смачная. Таму патрэбна браць і раннюю, каб у ліпені была, і поз-



Фота Марыны БЕГУНОВИЧ.

ною, каб у жніўні яшчэ ёсці можна было. А у верасні — «Беларуская». Для засолкі падыходзіць капуста «Вялікая галава», — раіць папярля жанчына. — Расада добрая — 2000, горшая — 1500. А памідоры па 4000.

— От бачыце, як на пенсію выйшла, дык і гандляваць стала тут. А раней на добрай працы працавала, — нечакана дадае гандлярка.

Побач з яркай расадай петуніі прымасцілася гандлярка расадай пераду ды памідораў.

— Перац галандскі, буйны, хутка прыжываецца. Мы насенне самі купілі, а пасля вырошчваюць на прыватным участку пад Мінскам ды прадаём тут, — апавядае Ганна.

— Цяпер, прада, горш стала расаду прадаваць, таму што людзі больш кветкі сталі саджаць.

**Настася ЗАНЬКО.**

# Ранняяму з'яўленню грыбоў паспрыяла надвор'е

Большасць аматараў «ціхага палявання» традыцыйна разлічвае напоўніць свае кошыкі лісцікамі, бабкамі, баравікамі значна пазней. А тут яшчэ май не скончыўся — а паглядзіце, якія прыгажуні-падасінавікі! Гэта ж вам не смаржкі і страчні (якія, да слова, каб не было праблем, патрабуюць сур'ёзнай кулінарнай прафукі). Дзіва?

— Ну, раз прадаюць — ніякага дзіва няма. Сёлета ранняяму з'яўленню грыбоў паспрыялі ўмовы надвор'я: і ўвогуле ранняя вясна, і цёплы і вільготны май, — патлумачыла загадчык **лабараторыі мікалогіі Інстытута эксперыментальнай батанікі Акадэміі навук Беларусі Волга ГАПЕЕНКА.**

— І дзе, у якіх месцах пры такіх умовах могуць з'явіцца раннія гры-

бы і якія? Вось прадавец на Камароўцы сцвярджае, што назбіраў іх недзе непадалёк ад Мінска.

— Цалкам верагодна, што ён гаворыць праўду — вакол сталіцы зараз стаіць вада. Увогуле, любыя грыбы пры такіх умовах могуць з'явіцца раней звычайнага паўсюдна на Беларусі. На Брэстчыне, скажам, найперш, бо там лясы добрыя. З іншаго боку я нядуапа ездзіла ў Гомельскую вобласць, — там пакуль нічога няма.

— Наколькі часта ў нас так рана ў лясках з'яўляюцца грыбы, збіраць якія большасць прыжываецца значна пазней?

— Такой статыстыкі не вядзецца.

**Сяргей РАСОЛКА.**

# Рэгістрацыя на ЦТ...

*(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)*  
Сама важная перавага новай аўтаматызаванай сістэмы рэгістрацыі заключаецца ў тым, што ім цяпер не даводзіцца самастойна шукаць сабе свабоднае пасадчнае месца. Гэта асабліва актуальна для Мінска, дзе працуюць аж 32 пункты рэгістрацыі.

Маладыя людзі нават могуць выказаць пажаданне кіталту «а знайдзіце мне, калі ласка, месца ў ВНУ бліжэй да дому». Ці падчас паездкі ў Мінск кожны завітаў на бліжэйшы пункт рэгістрацыі і аформіць сабе пропуск на цэнтралізаванае тэсціраванне, якое будзе праходзіць у адной з устаноў адукацыі ў Гродна ці Магілёве. Або наадварт, аформіць пропуск у Гродна, а здаваць адзін прадмет — у Брэсце, другі — у Лідзе, а трэці — у Мінску. Ніякіх праблем... Рэгістрацыя, як казі пры продажы білета на цягнік, паведамліць, што ў лезуны дзень у 11 гадзін раніцай аб'турыенты павінен знаходзіцца ў тым ці іншым месцы і горадзе, дзе будзе праводзіцца цэнтралізаванае тэсціраванне.

— А як быць, калі аб'турыент па дарозе ў іншы горад раптам згубіць свае пропускі? — цікавімаў ў Мікалая Фяськова. Высяляюцца, што дзяля гэтага трэба завітаць у бліжэйшы пункт рэгістрацыі са сваім пашпартам, каб атрымаць іх дублікат. Аднаўленне і раздрукоўка новых пропускуаў зоймуць у апэратара лічаныя секунды. Дарчы, на кожным пропуску цяпер друкаецца дакладны адрас месца, дзе аб'турыент будзе праходзіць тэст-экзамены, а таксама схема праезду з гарадскімі маршрутамі. Усё гэта надзвычай карыснае, асабліва для іншаземцаў аб'турыентаў, інфармацыя ўведзена ў камп'ютарную базу. У папярэднія гады былі выпадкі, калі аб'турыенты пераблыталі вышчыбаныя карпусы і іх даводзілася хаваць на іншыя канцы горада, нэрвавацца, спазнацца на экзамен...

— Для удзельнікаў цэнтралізаванага тэсціравання электронная рэ-

гістрацыя ў поўнай меры рэалізуе прынцып «аднаго ака», — тлумачыць Мікалай Фяськоў. — Але ў гэтую сістэму закладзены і іншыя магчымасці. Рэжым рэальнага часу дазваляе эфектыўна змагацца з так званымі «двайнікамі» — аб'турыентамі, якія пажадаюць зарэгістравацца больш чым на тры дысцыпліны ці адначасова на беларускую і рускую мову, што не дазваляеца правіламі прыёму. Калі, напрыклад, аб'турыент, атрымаўшы ў адным пункце рэгістрацыі тры пропускі на ЦТ, завітае ў іншую ВНУ за чвэрцёртм пропускам, то сістэма рэгістрацыі яго тут жа вылічыць. Да таго ж, паколькі апэратар запаняе бланкі ў электронным варыянце, гэта выключна памылкі пры запаняенні самім аб'турыентам. Прычым праграма тут жа паведамляе пра памылку, калі, напрыклад, апэратар выпадкова набярэ няправільную колькасць сімвалаў у нумары пашпарта ці прапусціць нейкую графу. Увогуле кожнае нацэннае рэгістрацыйнае кнопкі на клавіятуры ў сістэме фіксуецца і ахоўваецца.

Увогуле мяккім можна гэтую інфармацыю запісць і літаральна па секундах даведацца, як дзейнічаў чалавек пры афармленні свае пропускі? — цікавімаў ў Мікалая Фяськова. Высяляюцца, што дзяля гэтага трэба завітаць у бліжэйшы пункт рэгістрацыі са сваім пашпартам, каб атрымаць іх дублікат. Аднаўленне і раздрукоўка новых пропускуаў зоймуць у апэратара лічаныя секунды. Дарчы, на кожным пропуску цяпер друкаецца дакладны адрас месца, дзе аб'турыент будзе праходзіць тэст-экзамены, а таксама схема праезду з гарадскімі маршрутамі. Усё гэта надзвычай карыснае, асабліва для іншаземцаў аб'турыентаў, інфармацыя ўведзена ў камп'ютарную базу. У папярэднія гады былі выпадкі, калі аб'турыенты пераблыталі вышчыбаныя карпусы і іх даводзілася хаваць на іншыя канцы горада, нэрвавацца, спазнацца на экзамен...

— Для удзельнікаў цэнтралізаванага тэсціравання электронная рэ-



Фота Мікалая БЕГУНОВИЧ.

сёды супастаўляюцца з інфармацыяй, якая збіралася падчас рэгістрацыі. А як яшчэ можна было б ведацца, што пакупнікі навуцкіх установаў тую новага тыпу дманструюць падчас тэсціравання лепшыя веды за выпускнікоў агульнаадукацыйных школ, што выпускнікі сярэдніх школ маюць больш моцную падрыхтоўку па агульнаадукацыйных дысцыплінах у параўнанні, скажам, з выпускнікамі прафесійна-тэхнічных установаў, што людзі, які закончылі школу да 1996 года, маюць больш якасны і трывалыя веды, чым ішчарпанія выпускнікі, якім не ўдалося паступіць у першы год пасля заканчэння школы. Вядома таксама, што больш высокія балы атрымліваюць тыя аб'турыенты, якія ўдзельнічалі ў рэспэцыфічным тэсціраванні, прычым у двух ці трох яго этапах.

У аўтаматызаванай сістэме ёсць спецыяльны раздзел «Справаздачнасць», які змяняе цяпер усё папярэдняе носьбіты. Зараз у пунктах рэгістрацыі засталіся толькі ведамасці выданыя пропускуаў, у якіх аб'турыент пазікае сваё подпіс і пацвярджае атрыманне пропускуаў. Ёсць раздзел «Статыстыка рэгістрацыі на ЦТ». Мы разам зазірнулі ў яго і даведзіліся, што колькасць ахвотнікаў здаць на цэнтралізаваным тэсціраванні беларускую мову працягвае змяншацца: па стане на 26 мая на тэсціраванне па рускай мове ў 46 пунктаў рэгістрацыі зарэгістравалі 46 871 чалавек, а на беларускую мову — толькі 26 559 аб'турыентаў. А гісторыю Беларусі на беларускую мову пажадалі здаваць толькі 40,4 працэнта ад агульнай колькасці маладзых людзей, якім пры паступленні прыйдзеца дман-

страваць свае веды па роднай гісторыі.

Для работнікаў інстытута, якія будуць рыхтаваць матэрыялы тэсціравання для дастаўкі ў ВНУ, гэтая сістэма таксама дае шмат пераваг. Асабліва «гарачы» час для работнікаў інстытута, калі ім даводзіцца забяспечваць неабходны тэставыя матэрыялы адначасова да трох тысяч аўдыторый па ўсёй краіне.

Кіраўніцтва Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў ідуоўна ведае, у якім рэгіёне аб'турыенты дманструюць лепшыя веды па тым ці іншым прадмеце. Ведае раскладку зтставых балаў нават па кожнай канкрэтнай навуцкай установе.

— Практычна ўвесь працэс падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання, а таксама працэдура прафукі тэстаў у нас даўно былі аўтаматызаваныя. Цяпер мы аўтаматызавалі і працэс рэгістрацыі, — падвёў вынікі Аляксандр Якабчук. — Спадзяемся, што ў наступным годзе да сістэмы электроннай рэгістрацыі далучацца ўжо усё навуцкія ўстановы, дзе ажыццяўляецца рэгістрацыя, а такія пунктаў у нас зараз крыху больш за 70. Гэта будзе зручна і для аб'турыентаў, і для нас.

Дарчы, падчас нашай гутаркі колькасць удзельнікаў цэнтралізаванага тэсціравання павялічылася на некалькі дзясяткаў. І мы гэта ў рэжыме рэальнага часу «убачылі» з кабінета дырэктара Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў...

**Надзея НІКАЛАЕВА.**

# «Маленькая Саша як убачыць родную маці, адразу хававецца»



# ЧАМУ БЕЛАРУСКІЯ ДЗЕЦІ ПІНУЦЬ НА ЗАНЯТКАХ ПА ФІЗВЫХАВАННІ?

Журналістка рассяледаванне

## Ніхто не заўважыў, што выдатнік фізкультуры перанёс інфаркт

— Урачы недагледзелі, ды і сам ён не хацеў да іх хадзіць, — кажуць блізкія пра 16-гадовага Пашу Строчку, які памёр пасля стаметруўкі сёлета ў маі.

Хлопчык быў адзіным вучнем у ліцы, які меў 9 балаў па фізкультуры. Паша скардзіўся на здароўе. Чаму бацькоў і медыкаў нічога не насцярожыла? У пытанні спрабаву разабрацца спецыяльны карэспандэнт «Звязды».

Ва ўчарашнім нумары мы распавядалі пра трагічны лёсы Глеба Пашкевіча і Вадзіма Непачаловіча. Адзін загінуў падчас лёгкага прабежкі ў парку, другі — калі бег стаметруўкі ў вайсковай часці. Прычына смерці абайх хлопцаў — раптоўнае спыненне сэрца. Следства спрабуе высветліць, хто вінаваты ў заўчаснай смерці маладзёнаў — няякасныя медагляды, несвоечасовае аказанне дапамогі ці недарэчныя выпадкі?

Яшчэ адна смерць 16-гадовага юнака, якая здарылася ў Івацэвічах 3 мая, папросту не ўлічваецца ў меры нармальнага разумення. Навучэнец Івацэвіцкага дзяржаўнага прафесійнага ліцэя сельскагаспадарчай вытворчасці Паша Строчка памёр пасля здачы стаметруўкі. Прабег, спытаўся пра вынік у настаўніка і... паваляўся. Высветлілася, што хлопца хадзіў на заняткі цяжкахворым.

— Пару разоў на сэрца скардзіўся, але праходзіла, — спрабуе мужа адказаць на пытанні 17-гадовага брата Яша Строчка. — Урачы нічога не знаходзілі. Недагледзелі. Ды і сам ён не хацеў да іх хадзіць.

— У дзве гадзіны дня я яго бачыла, а ў чатыры Паша не стала, — праз слёзы кажа Людміла Хомушка, суседка сямі Строчкаў з вёскі Целяханы. — Быў панядзелак, на выхадных з братам нешта плаваў, з помпай тут вазіліся, ланно выталілі. А ў панядзелак Паша казаў: «Усё, еду на Івацэвічы...» Як цяжка было, калі бусам прывезлі труну... Казалі, перад тым, як утасці, ён сказаў нейкія два словы, але ніхто дакладна нічога не пачуў. Далей адкрылася



Яўген ВАЛОШЫН

Чатыры такія «выпадкі» за навучальны год для маленькай Беларусі — гэта лічба, якая выклікае сумнеў. Тым больш што маладыя людзі паміралі на занятках па фізвыхаванні, а не на ўроках матэматыкі ці капаючы бульбу ў гародзе.



Трагедыя здарылася вась на гэтым стадыёне Івацэвіцкага ліцэя. Навучэнцы і настаўнік так і не пачулі два словы, якія Паша Строчка паспрабаву вымавіць перад смерцю.

Звяртаемся з гэтымі пытаннямі да крэйўнцкага ліцэя, дзе навуаўчаў Паша. — У верасні яму наставілі асноўную групу падару, у лістападзе група была падвержана поўным медаглядам. Хоць хто яго ведае... — задумаўся Міхаіл ДЫМОВІЧ, дырэктар ліцэя. — Настаўнік фізкультуры правёў усё па правілах. Была размінка, потым — стаметруўка. Як кажуць урачы — адзін выпадак з тысячы. «Хуткая» прыляцела адразу ж, яго яшчэ спрабаву выратаваць, але не змаглі.

Не трэба быць Шэрлакам Холмсам, каб зразумець, што сумневы дырэктара ў «поўным медаглядзе» небеспаспартыныя. Ды і сам Паша Строчка не раз казаў старэйшаму брату Яшу, што яму нядабра. — Пару разоў на сэрца скардзіўся, але праходзіла, — спрабуе мужа адказаць на пытанні 17-гадовага брата Яша Строчка. — Урачы нічога не знаходзілі. Недагледзелі. Ды і сам ён не хацеў да іх хадзіць.

Атрымоўваецца, 16-гадовага юнак, які нават па законе не можа цалкам адказаць за свае паводзіны, апынуўся сам-насам з праблемай. І па

### УВАГА!

У межах гэтага журналісцкага рассяледавання карэспандэнт «Звязды» звярнуўся да найлепшых спецыялістаў, якія дасціпа растлумачылі, як збераць жыццё сваім блізкім.

1. Прайці скрупулёзна медыцынскі агляд. Кандыдат біялагічных навук, урачкар-кардыялаг Ірына СВЫСОЙ шмат гадоў падчас уступнай кампаніі была загадкавым медыцынскай камісі ў Беларускай дзяржаўнай ўніверсітэце фізічнай культуры і спорту. Спецыяліст упушчана — калі аб'екта не дадавалі, адказнасць за яго смерць ляжыць на работніках медыцыны. — Для таго, каб паступіць у большасць навучальных устаноў, дастаткова медыцынскай даведкі формы 086/У. Яна выдаецца супрацоўнікам раённай паліклінікі. Туды занатоўваецца ўсе хранічныя захворванні, якія ёсць у чалавека на момант паступлення. Гэта вельмі важны дакумент, які падпісваецца галоўным урачом. Адзіны да даведкі павінны быць вельмі ўваж-

### ЯК ЗАСТРАХАВАЦЬ ДЗІЦЦА АД РАПТОўНАЙ СМЕРЦІ?

лівымі. У навучальнай установе урач на падставе даведкі 086/У дзельці студэнтаў на групы здароўя — асноўную, падрыхтоўчую і спецыяльную. Таму, калі дзіця было аднесена ў няправільную групу, гэта недагледзілі паліклінікі. Тут самае важнае — гэта адказнасць урачоў, якія выдаюць даведкі формы 086/У. Здароўе, да медрабяткі можа прыйсці матуля аб'явіўшая і пры наяўнасці добрага да яе стаўлення атрымаць даведку. І там не будзе хранічных захворванняў. Яшчэ адна праблема. Калі раней амаль усе урачы рабілі ў дакуменце пазначкі — акуліст, лор, хірург і іншыя, то сёння дапускаецца спрошчаная форма даведкі, дзе ўсе захворванні можа вылісаць урач-тэрапеўт. І няма неабходнасці праходзіць спецыялістаў. Гэта надзвычай важны і надзвычай негатыўны момант.

### 2. Правярце, ці кваліфікавана выкладаецца фізкультура ў вашага дзіцця?

Савецкі спорт дзейнічаў на прынцыпе «ня-

хай перамога наймацнейшым». Влікая колькасць спартыўцаў кідалася ў адну мясарубку, дзе выхавалі сям'яў-сям'яў. Па інерцыі гэтыя прынцыпы перакідавалі і на звычайных школьнікаў. Абсалютна непадрыхтаванага чалавека маглі прымушць здаваць цяжкія нарматывы. Хоць вантрубу пасля выплёваў. Не ўсе сучасныя настаўнікі фізкультуры навучыліся правільнаму падыходу да выкладання сваёй дысцыпліны. — Аднолькавы падыход да ўсіх вучняў неадпаведны. Медагляды часам праводзяцца праз пальцы, і атрымоўваецца, што бегчы крос павінен і майстар спорту, і гіпертонік, — аналізуе сітуацыю сусветна вядомы трэнер па тэйсінг-боксе, былы чэмпіён свету сярод прафесіяналаў Дзмітрый ПЯСЕЦКІ. — Настаўнік павінен быць уважлівым, праводзіць асабістыя размовы з кожным вучнем і гадчыць, ці сапраўды ў чалавека нармальнае здароўе. Навічка нельга прымушваць рабіць цяжкія нагрукі. Неабходна даць магчымае прызвычца, «учыгнучца». Легкадум-

насць у гэтым пытанні неадпаведная. Навучальны аддзел першаснай медыцынскай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Людміла ЖЫЛБЕВІЧ лічыць, што маладо пакаленню не хапае якаснага фізічнага выхавання. За гэтага маладыя людзі часам бываюць непадрыхтаваныя да нагрукі. — Гэтыя дзеці, якія хадзілі ў школу, і атрымоўваецца, што бегчы крос павінен і майстар спорту, і гіпертонік, — аналізуе сітуацыю сусветна вядомы трэнер па тэйсінг-боксе, былы чэмпіён свету сярод прафесіяналаў Дзмітрый ПЯСЕЦКІ. — Настаўнік павінен быць уважлівым, праводзіць асабістыя размовы з кожным вучнем і гадчыць, ці сапраўды ў чалавека нармальнае здароўе. Навічка нельга прымушваць рабіць цяжкія нагрукі. Неабходна даць магчымае прызвычца, «учыгнучца». Легкадум-

— Не. У кожнага свае прыродныя дадзеныя, нават спартыўцы міжнароднага класа маюць розныя праграмы падрыхтоўкі. Гэта трэба ўлічваць, а не займацца гвалтам. Задача трэнера і настаўніка — правільна даваць нагрукі. 4. Правярце сваю спалучнасць. Медыкі папярэджаюць, што ў групе рызыкі раптоўнай смерці асабліва шмат людзей з генетычнай схільнасцю да сардэчна-сасудзістай хваробы. — Калі бабуля памерла ад інфаркту, трэба выключыць фактары рызыкі — адмовіцца ад алкаголю і тютну, займацца фізічнай нагрукі. — аналізуе Людміла ЖЫЛБЕВІЧ. — А людзі часта не робяць высноў, не звяртаюць увагі на пагаршэнне стану здароўя. Да ўрачоў звяртаюцца позна. Быў выпадак — некажанка памёр малады чалавек. Ніхто ніколі не мог сказаць, што ён быў хворы. Між тым у чалавека генетычная схільнасць. У выніку звычайная працэдура спрацавала як пускавы механізм смерці.

## ПАВАРОТ НА МАЛІНАЎКУ, ці Незвычайны выхадны па матыве «Вяселля ў Малінаўцы»



Вы любіце кіно? Вы хочаце пагуляць на незвычайным вяселлі? Тады 30 мая ў 13.00 Беларускае дзяржаўнае музейнае архітэктурнае і побыту запрашае да сябе. У гэты дзень абудуцца незвычайныя, захапляльныя падзеі.

знойдзецца заняткаў! Яны дапамогуць знайсці скарб пана Чэчэля і... Усіх удзельнікаў свята чакаюць цудоўныя песні, танцы, а таксама знаёмствы з іншымі вядомымі героямі калібравага кінафільма «Вяселле ў Малінаўцы». Запрашае ўсіх, і свята абавязкова абудуцца! І сапраўды — побач з Малінаўкай. За чатыры кіламетры ад Мінска, адразу за вёскай Азярочка. Праезд у Музей на прыгарадных аўтобусах ад аўтастанцыі «Пайднёва-Заходняя» па кірунку Мінск — Музей народнай архітэктуры і побыту, Гарадзішча, Дубячын, калгас імя Калініна, Чыкі. Ці абудуцца «вяселле» ў музы? Ніхто не ведае. Відэочна адно — у гэты дзень усіх чакае шмат прыгод і сорпрызаў.

Ірына МАРЧАНКА.

Table with 2 columns: Event name and location. Includes 'Сканворд (21 мая)', 'Сканворд + судuko (22 мая)', 'Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»', 'ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА', 'Продавец имущества: Управляющий в деле о банкротстве ОДО «Арнис-М»', 'Продавец имущества: Управляющий в деле о банкротстве ЧПУП «Высотник»', 'Срок подачи заявления', 'Дата, время, место проведения аукциона', 'Номер р/с для перечисления залога', 'Условия продажи', 'Условия пользования'.

Table with 10 columns and 10 rows, likely a crossword puzzle grid.

## СКАНВОРД

Scrabble board with clues and car logos (VW, Opel, Mercedes, etc.).

## Уеходні гараекоп на наступны тыдзень

## Стральцам давядзецца прымаць важныя рашэнні, а Блізнятам варта быць больш уважлівымі да каханага чалавека

У гэтыя дні можа адкрыцца тое, што нікі аракул не зможа прадказаць. Панядзелак і аўторак могуць быць прывесчанымі кароткім, але важным мэрэпрыемствам. У пятніцу магчымае знаёмства з людзьмі, якім будзе цікавыя вашы праблемы. У нядзелю паспрабуеце захаваць стрыманасць і не паддавацца на правакацыі.

ЦЯЛЕЦ. Будзеце схільныя ускладняць становішча і заблытаць адносіны з людзьмі. Магчыма, варта пагаварыць з тым, каму давяраеце: не выключана, што вам падкажуць просты і дакладны шлях разрашэння гэтай праблемы. Вас чакае перыяд важных спраў. У панядзелак сферах чужых парадаў — не выключана, што іх будзе даваць не з самых лепшых намераў. У сераду ваша лёгкасць на ўздзім будзе незвычайнай. Але як раз у гэты дзень лепш влікую частку часу прысвяціць завяршэнню неадкладных спраў. У пятніцу падумаеце, што б вы жадалі змяніць у найбліжэйшай будучыні.

БЛІЗНАТЫ. Не варта загадаў хвалявацца з нагоды падзей, якія набліжаюцца. Будзеце больш уважлівымі і клапацілівымі ў дачыненні да каханага чалавека, бо яму, хутчэй за ўсё, не хапае вашай удзельнай цыпелі. Пажадана загадаў заплачыць справы на тыдзень, у адваротным выпадку ён выйдзе трохі хаатычным. Пачынаючы з суботы ёсць верагоднасць паступлення каштоўнай для вас інфармацыі — у тым ліку і з зусім нечаканай крыніцы. Нядзелю — спрыяльны дзень для завяршэння няскончаных і адкладзеных у доўгую скрыню спраў. Развіццё падзей будзе шмат у чым залежаць ад вашага погляду на праблему, таму не дазваляйце сабе песімізм.

РАК. Варта некалькі разоў падумаць, чаму менавіта прывісаеце свой час. На ўсё, што патрабуе вашай увагі, яго відэочна не хочыць, так што чымсьці давядзецца ахвяраваць. Лепш не блізімі. Асабліва няўдалым будзе выбар зносін з сябрамі ў шкоду сям'і. У панядзелак можаце прыемна здзівіць начальства простым рашэннем складанага пытання, паспрабуеце надаць гэтак жа ўдала спраўляцца з дзелавымі праблемамі. У чацвер перад вамі нечакана могуць адкрыцца новыя далёгалыды, ваш аўтарытэт прыкметна ўзрасце, і вы будзеце карыстацца павагай у навакольных людзей.

ЛЕУ. Неабходна засяродзіцца на адной, вельмі важнай, справе — вы павінны самастойна вызначыць, на якой менавіта. Лепш знізіць тэмп працы, каб пазбегнуць ператамлення. Паспрабуеце разумець апанатэў, прыслухайцеся да іх меркаванняў — гэта можа змяніць усё прымяне сітуацыі. Пацешаць сустрэчы з сябрамі. Не забудзьцеся завярнуць у выхадны ў крамы, каб купіць тое, што даўно патрэбна. ДЗЕВА. Паклічыце на дапамогу ўсю сваю арыгінальнасць і непрадказальнасць, тады на вас абавязкова звернуць увагу. Сваёй моццю адцягвае ад спраў і нават выклікае раздражненне. Але перш чым выказаць ім усё, што вы пра іх паспееце падумаць, ацаніце наступствы гэтага безадказнага кроку — гэта дапаможа захаваць мір у сям'і і добры настрой.

ШАПІ. Вы схільныя лічыць, што свет не ацаніў усё вашы таленты і здольнасці па заслугах? Верагодна, што так яно і ёсць, але гэта яшчэ не падстава зацікавацца на сваіх прэтэнзіях да навакольных. Дабіцца прызнання і павагі вам дапаможа не дэманстрацыя крыўды, а карэкцыя, цяперне і тактоўнасць. У нядзелю засяродзьцеся на галоўным, інакш з-за другарадных дробязяў вы можаце выпусціць залатую рыбку.

СКАРПІЕН. Каб паспяхова праоўвацца наперад, вам спатрэбіцца звярнуцца да дапамогі інтуіцыі. Прыслухайцеся да яе, зразумееце, якія менавіта крокі варта распачаць. Магчыма варыянт камандзіроўкі або дзелавой вандроўкі. Нават сямья экстрэгантанты ідэі знойдуць станоўчы водгук і могуць прынесці нечаканыя вынікі. У панядзелак не праўляйце адкрыта сярбоскоўныя пацуды, хоць вас і можа пацягнуць на шчырасць. Беражыце сілы, паколькі яны могуць спатрэбіцца ўжо ў аўторак, і як след прыслухайцеся да сабе. Не прыслухайцеся падзеі і не спыняйцеся ўвабляць задуманае ў жыццё, не прадумаўшы дробязяў.

СТРАЛЕЦ. Час заняцца абнаўленнем іміджу ці хоць бы прывіздзеным сбе ў парадок з касметычнага пункту гледжання. Давядзецца прымаць важныя рашэнні. Супрацоўніцтва з партнёрамі і іншых гардоў паступова наладжваецца, магчыма паездка, сустрэча і важныя дамоўленасці. У аўторак ваша запавянае жаданне ажыццявіцца, калі вы не будзеце перашкаджаць лёсу. У пятніцу будзеце больш уважлівымі да дзіцэй і родных, стрымлівайце прыступы раздражняльнасці. У нядзелю дазвольце сабе маленькі слабасць.

КАЗЯРОК. Надыходзяць тыдзень можа апынуцца вельмі спрыяльным, і нават мінімальныя намаганні здольныя будучы прынёсці істотныя вынікі. Вам давядзецца здзяйсняць неадрынальны ўчынк, зрэшты, які наўзона атрымаюцца дакладнымі па выкананні і правільнымі па сутнасці. У другой палове тыдня будзеце разбірацца з праблемамі сярбоў. У пятніцу паразумнеце з навакольнымі можа стаць вельмі праблематычным, ды і скажаная інфармацыя або не дадох можа ускладніць справу.

ВАДАЛЕЙ. Неабходна навучыцца жыць у згодзе з сабой і навакольнымі. Непажадана ў першыя праведнага гневу размазваць па сцяне блізкіх людзей, бо яны вам яшчэ спатрэбіцца. Вашы энергія і напор акажуць вялікі ўплыў на ўсё, з кім давядзецца мець зносіны. Імкненне вылучыцца і дасягнуць жаданага прывядуць да запавятай мэты. Калі адпачынаць ужо скончыўся, то пасля таго, як вы адпачылі і набралі сілы, падбайце пра тое, каб прапанаваць ад пароходзе на новую працу падкрэслілі вашу сацыяльную значнасць. Сярдзізна тыдня добрая для расушчых дзельняў на працы. Бліжэй да канца тыдня зямліцца добраўпарадкаваннем дома. Дзякуючы невялікім зменам, створаным вашымі рукамі, ён стане яшчэ больш утыльным.

РЫБЫ. Верагодна, давядзецца прыслухацца імяла намагацца, каб утрымаць сітуацыю пад кантролем. Усуму вай будзе зашліцца эмацыянальна. Больш спаклодна разгучыць на неспадзеяны і нечаканы ўчынк навакольных. Серада абяцае падняць настрой настолькі, што станоўчы эмоцый хопіць да канца тыдня. На суботу не варта планваць нічога сур'ёзнага — пацешыцеся. Нядзелю — выдатны дзень для сустрэчы з сябрамі.

## Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Оценка оборудования и транспортных средств, Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности, Независимая строительная экспертиза

## ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА 29 июня 2010 г. ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ТОРГОВОГО МЕСТА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЧПУП «ИНВЕСТПРОМГРУПП».

Table with 6 columns: Lot number, Name of trade object, Purpose of use, Location, Starting price, Sum of bid.

Стоимость арендной платы 24500 бел. руб./м². Срок аренды 6 месяцев, начиная с 1 июля 2010 года.

1. Закрытый аукцион состоится 29 июня 2010 г. в 10.00 в Гомельском областном управлении Филиала «Центр «Белтехинвентаризация» по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34 «а». В аукционе имеют право участвовать физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, перечень которых представлен продавцом объектов, при условии предоставления следующих документов: заявление по установленной форме; копия платежного поручения, подтверждающего внесение задатка в размере, указанном в извещении. Задаток перечисляется на р/с 3012035310012 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Мінскай области, код 331, УНП 102353509; юридические лица должны предоставить — подлинники и копии учредительных документов, индивидуальные предприниматели — подлинники и копии свидетельства индивидуального предпринимателя; 1.1 при участии в торгах представителя предоставляются: для юридического лица — документ, подтверждающий полномочия представителя на участие в аукционе и подписание необходимых документов, паспорт представителя;



# Ігар ЖЫЛІН: «ГРОДНА АЗОТ» — ЦЭХ УРАДЛІВАСЦІ БЕЛАРУСІ»



Так ужо склалася, што кожны год, у апошнюю нядзелю мая, усе працаўнікі хімічнай прамысловасці былога Саюза адзначаюць сваё прафесійнае свята — Дзень хіміка. Захавалася добрая традыцыя і ў нашай краіне. У гэтай сувязі кіраўнік адкрытага акцыянернага таварыства «Гродна Азот» Ігар ЖЫЛІН правёў прэс-канферэнцыю для журналістаў. Узел у ёй узяў галоўны інжынер Андрэй СІРОЦІН.



## ЗНАЁМІМ З КАЛЕКТЫВАМ

ААТ «Гродна Азот» уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

## ЗА СПІНАЙ КАЛЕКТЫВУ — АМАЛЬ ПАЎВЁКА

— У Гродне, — падкрэсліў за самага пачатку сустрэчы Ігар Федаравіч, — на двух буйных прадпрыемствах хімічнай прамысловасці — «Гродна Азоце» і «Хімвалакне», працуе больш за 10 тысяч чалавек, а з улікам «казіфіцента сямейнасці» і таго, што кожнае працоўнае месца на індустрыяльных гігантах дае гораду чатыры працоўныя месцы ў бюджэтайнай сферы, то Гродна можна смела назваць горадам хімікаў, таму маючае адбыцца 30 мая свята — гэта несумненна свята ўсяго абласнога цэнтра.



Коротка спыніўшыся на гісторыі прадпрыемства, кіраўнік калектыву падкрэсліў, што амаль за паўвека свайго існавання «Гродна Азот» выраб і адно з самых магутных прадпрыемстваў галіны не толькі ў Беларусі, але і на тэрыторыі СНД.

## ЗНАЁМІМ З СУРАЗМОЎЦАМІ

Ігар Федаравіч ЖЫЛІН з сям'і вайскоўца, яго бацька ў гады вайны быў намеснікам камандзіра танкавага корпуса. Закончыў Томскі політэхнічны інстытут і Харкаўскі інжынерна-эканамічны інстытут. Займаў розныя пасады на прадпрыемствах азотнай прамысловасці. Пачынаў памочнікам майстра і механікам цэха ў горадзе Ваху ў Таджыкістане, потым стаў там начальнікам аміячнай вытворчасці азотна-тукавага заводу. Намеснік начальніка цэха аміяку, старшы механік цэхаў аміяку хімкампіната ў г. Наваі (Узбекістан). Начальнік вытворчага аддзела і галоўны інжынер ВА «Азот» у г. Роўна. Галоўны інжынер Чарлавецкага ВА «Азот». Галоўны інжынер і дырэктар ВА «Азот» у г. Россава Варонежскай вобласці. Тэхнічны дырэктар і віцэ-прэзідэнт аб'яднання «Азот» у Маскве. З 1990-га па 1993 год дэпутат Вярхоўнага Савета Расійскай Федэрацыі, намеснік старшыні Камітэта па пытаннях эканамічнай рэформы і уласнасці.

Былы невядомы азотна-тукавы завод, які першую прадукцыю выпусціў яшчэ ў 1963 годзе (гэта была аміячная салетра з прывязанага аміяку) пастаянна нарошчваюць вытворчы патэнцыял, пашыраюць асартымент выпускаемай прадукцыі і несупынна клапаціўся пра яе якасць. Гэтыя падыходы, прынцыпы захаваліся — сёння таксама ўводзяцца ў строй дзейных новаўсталяванняў, ідзе асаваенне патрэбных эканамічных крыяны новых відаў хімічных прадуктаў, у тым ліку тавараў народнага спажывання.

— Мяркуюць самі: мы сёння выпускаем мільён тон аміяку ў год. На вытворчасць адной тонны аміяку спажываем тысячу дзве кубы прыроднага газу; гэта нава сярывана — прыродны газ і паветра. Потым аміяк перапрацоўваем у сотні тысяч тон азотных угнаенняў — карбаміду, аміячнай салетры, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў). У нас пабудаваны ўстаноўкі па атрымнанні карбаміду агульнай магутнасцю 960 тысяч тон. А калі перавесці ў чыста спажывае тэраграмнае рэчышча, то атрымаем аднаго чалавекі 700 тысяч тон корму для палёў — азоту.

Цяпер вядзем перамовы з інвестарамі і ўрадам — па гарантыях ад урада для інвестараў па іх укладаннях (а інвестыцый патрэбен адзін мільярд 300 мільёнаў долараў). Канцэпцыя праграмы падтрымана канцэрнам, у нас ёсць таксама адпаведнае даручэнне першага віцэ-прэмі'ера Уладзіміра Ільіча Сямашкі. На днях наша каманда выязджае ў Кітай. Мы вядзем таксама перамовы з расійскімі вытворцамі, з прадстаўнікамі арабскіх дзельвавых колаў. Прапаную пакупнае шмат, канчатковыя рашэнні пакуль не прынятыя. Чакаем прыезд кіраўніка урада Сяргея Сяргеевіча Сідорскага, каб расставіць усе кропкі над «і» і пачаць выкананне праграмы. Хутчэй за ўсё, яна будзе ажыццяўляцца паэтапна. Ёсць асноўныя вялікія праекты — гэта адзіны аграграт, які будзе вырабляць аміяк, метанол і карбамід. У нас, дарэчы, дастаткова ўніверсальная вытворчая схема, якая дазваляе апэратыўна рэагаваць на патрэбы рынку. Калі патрэбен метанол — разгружаем аміяк, карбамід і выпускаем метанол, і наадварот. І закладзены сур'ёзны экалагічны складнік: на адну печ «садым» два прадукты: карбамід і метанол.

Перад прыездам у Беларусь тры апошнія гады працаваў на кіруючых пасадах на родным прадпрыемстве ў Руставі (Грузія). На «Гродна Азоце» — са жніўня 2009 года.

Дзяржава ўваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

## УВАЖАЦЬ ЭКАНОМІКУ І НОВАЯ ТЭХНІКА

Калі прагучала пытанне аб праграме перспектывага развіцця, Ігар Федаравіч адказаў на яго аслабіла ахвотна: — Каб стварыць гэтую праграму, мы ўзмацілі групу, якая над ёй працавала: сабралі спецыялістаў — сваіх, а таксама з дзяржаўнага інстытута азотнай прамысловасці, з іншых зацікаўленых арганізацый.

Дарэчы, некалі малады спецыяліст пісаў ліст з Ваху ў Гродна і прасіў, каб узялі на «Азот». Тады — не ўзялі, але паклікалі цяпер, калі за плячыма Ігара Федаравіча не адзін дзясятка гадоў працы на азотных прадпрыемствах. Значыць, лёс.

Андрэй Вячаслававіч СІРОЦІН таксама мае дзве вышэйшыя адукацыі — закончыў Беларускі тэхналагічны інстытут і Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці «менеджмент». На «Гродна Азоце» з 1 ліпеня 1992 года, адразу пасля БТІ. Спачатку інжынер-хімік ЦЭП, праз непаўны год — майстар змены цэха «цыклагексанон-2», крыху пазней — намеснік начальніка цэха па тэхналогіі. Працаваў таксама намеснікам начальніка цэха па тэхналогіі на «аміюку-3» і начальнікам цэха метанолу.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

## ПРАЕКТАЎ — ДЗЕСЯЦЬ, А МЭТА АДНА

Валерыі БАГДАНАУ, намеснік галоўнага інжынера — кіраўнік службы перспектывага развіцця.



Дошка гонару на тэрыторыі прадпрыемства знаёміць з лепшымі прадстаўнікамі розных прафесій. Ёсць на ёй і партрэт кваліфікаванага машыніста кампрэсарных устаноў Аляксандра КАРНІЕНКІ (на здымку справа). У Волгаі ГРУДСКАЙ працоўная біяграфія пачалася нядаўна, і ўсе дасягненні — наперад.

З 1 ліпеня 2009 года — галоўны інжынер прадпрыемства.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

## ПАТЭНЦЫЯЛ ТЭХНАЛОГІЯ

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.


Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.

Уваходзіць у лік найбольш буйных хімічных прадпрыемстваў Беларусі. На тэрыторыі ў 713 гектараў размешчаны вытворчыя магутнасці па выпуску прадукцыі, без якой не можа абсясці ачышчаны аграпрамысловы комплекс і цэлы шэраг прамысловых гігантаў Беларусі — аміяку, карбаміду, вадкіх азотных угнаенняў (КАСаў), сульфату амонію, капралактам, метанолу і г.д.



Творчая брыгада «Звядзды» шыра дзякуе намесніку галоўнага інжынера Валерыі Багданау, начальніку інфармацыйна-рэдакцыйнага аддзела прадпрыемства Аляксандру Лындову і супрацоўнікам аддзела за шматбаковай дапамогай у падрыхтоўцы гэтай публікацыі.

За пультам кіравання майстар змены цэха «цыклагексанон-1» Аляксей АШУРКА.

Дошка гонару на тэрыторыі прадпрыемства знаёміць з лепшымі прадстаўнікамі розных прафесій. Ёсць на ёй і партрэт кваліфікаванага машыніста кампрэсарных устаноў Аляксандра КАРНІЕНКІ (на здымку справа). У Волгаі ГРУДСКАЙ працоўная біяграфія пачалася нядаўна, і ўсе дасягненні — наперад.

Дарэчы, некалі малады спецыяліст пісаў ліст з Ваху ў Гродна і прасіў, каб узялі на «Азот». Тады — не ўзялі, але паклікалі цяпер, калі за плячыма Ігара Федаравіча не адзін дзясятка гадоў працы на азотных прадпрыемствах. Значыць, лёс.

Публікацыю падрыхтаваў Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ і Яўген ПЯСЕЦКІ (фота). УНП 500036524.

Лабарант хіманалізу Галіна НІКІТА.

ПЯТНІЦА, 4 ЧЭРВЕНЯ

ПЕРШЫ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.35 Навіны. 6.05, 2.00 Дзень спорту. 6.10, 7.10 «Добрай раніцы, Беларусь».

7.05, 8.15 Зона Х. 7.30, 11.50 Дзевалево жыццё. 8.20 Сфера інтарсаў. 8.45 Выпускныя іспыты па матэматыцы, па рускай і беларускай мовах за перыяд навучання на ўзроўні агульнай базавай адукацыі ў агульнаадукацыйных і спецыяльных устаноўках. 9.05, 19.55 Серыял «Паўночны вецер».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 1.00 Навіны навіны. 6.05 «Наша раніца». 9.05 «Слова жанчыне». Серыял. 10.00 «Праўда хавае хлусню».

МІР

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00. 1.00 Навіны Садружчасці.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00 Час футбола. 8.30, 16.25 Гадзіна суда. Справа сямейная. 9.30 У гэты дзень. 9.35 Жансавет. 10.05, 18.00 Серыял «Каханне як каханне».

АНТ

7.00 «Суботная раніца». 8.00, 09.00, 16.00, 20.30 Навіны навіны. 9.05 Серыял «Мая цудоўная зайбыстка».

АНТ

7.00 «Суботная раніца». 8.00, 09.00, 16.00, 20.30 Навіны навіны. 9.05 Серыял «Мая цудоўная зайбыстка».

ЛАД

7.10 «Смачна з Барысам Бурдо». 7.30 Усё пра бласкву. 7.55 Тэлепорт. 8.20 Дак. фільм «Жалезная лэдзі. Стомленасць металу».

цара Салтана». М/ф. 13.45 Серыял «Пакахай мяне зноў!». 14.40 Кінапробы. 14.55 Култасвета. 15.30 Сваа музыка. Працяг. 15.55 Дак. серыял «Падмена».

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 1.00 Навіны навіны. 6.05 «Наша раніца». 9.05 «Слова жанчыне».

МІР

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00. 1.00 Навіны Садружчасці.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00 Час футбола. 8.30, 16.25 Гадзіна суда. Справа сямейная. 9.30 У гэты дзень. 9.35 Жансавет. 10.05, 18.00 Серыял «Каханне як каханне».

АНТ

7.00 «Суботная раніца». 8.00, 09.00, 16.00, 20.30 Навіны навіны. 9.05 Серыял «Мая цудоўная зайбыстка».

АНТ

7.00 «Суботная раніца». 8.00, 09.00, 16.00, 20.30 Навіны навіны. 9.05 Серыял «Мая цудоўная зайбыстка».

ЛАД

7.10 «Смачна з Барысам Бурдо». 7.30 Усё пра бласкву. 7.55 Тэлепорт. 8.20 Дак. фільм «Жалезная лэдзі. Стомленасць металу».

18.30 Маст. фільм «Чорт у рабро». 20.05, 2.50 Серыял «Застава». 21.20, 1.45 «Хіт-экспрэс».

8 КАНАЛ

7.00 «К-гульні». 7.10, 10.55, 23.30 «Надвор'е». 7.15 Драма «Аб'яцанне з'явіцца».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 1.00 Навіны навіны. 6.05 «Наша раніца».

МІР

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00. 1.00 Навіны Садружчасці.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00 Час футбола. 8.30, 16.25 Гадзіна суда. Справа сямейная. 9.30 У гэты дзень. 9.35 Жансавет. 10.05, 18.00 Серыял «Каханне як каханне».

АНТ

7.00 «Суботная раніца». 8.00, 09.00, 16.00, 20.30 Навіны навіны. 9.05 Серыял «Мая цудоўная зайбыстка».

АНТ

7.00 «Суботная раніца». 8.00, 09.00, 16.00, 20.30 Навіны навіны. 9.05 Серыял «Мая цудоўная зайбыстка».

ЛАД

7.10 «Смачна з Барысам Бурдо». 7.30 Усё пра бласкву. 7.55 Тэлепорт. 8.20 Дак. фільм «Жалезная лэдзі. Стомленасць металу».

10.20 «Сярэдні клас». 10.55 Серыял «Вярнуць на даследаванне».

ТНТ

5.00 «Невытлумачальна, але факт». 6.00 Таксі. 6.35, 10.30 «Нікеладон на ТНТ».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 1.00 Навіны навіны. 6.05 «Наша раніца».

МІР

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00. 1.00 Навіны Садружчасці.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00 Час футбола. 8.30, 16.25 Гадзіна суда. Справа сямейная. 9.30 У гэты дзень. 9.35 Жансавет. 10.05, 18.00 Серыял «Каханне як каханне».

АНТ

7.00 «Суботная раніца». 8.00, 09.00, 16.00, 20.30 Навіны навіны. 9.05 Серыял «Мая цудоўная зайбыстка».

АНТ

7.00 «Суботная раніца». 8.00, 09.00, 16.00, 20.30 Навіны навіны. 9.05 Серыял «Мая цудоўная зайбыстка».

ЛАД

7.10 «Смачна з Барысам Бурдо». 7.30 Усё пра бласкву. 7.55 Тэлепорт. 8.20 Дак. фільм «Жалезная лэдзі. Стомленасць металу».

6.50, 9.45, 14.45, 5.50 «Ера-лаш». 7.10, 3.10 «Аўтограф».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Маст. фільм «Сен-тэментальнае падарожжа на бульбу».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Знамяцтва і пакаранне».

НАСТАЛЬГІЯ

6.00, 10.00, 15.00, 20.00, 1.00 «Мінулы час».

ТВ 1000

3.00 Драма «Распуснік».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Меладрама «Жнівень, які ўцякае».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Знамяцтва і пакаранне».

ТВ 1000

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Знамяцтва і пакаранне».

9.00 Драма «Тры колеры: Чырвоны».

ТБЗ

5.00 М/ф «Том і Джэры. Дзіцячы гадзі».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Маст. фільм «Сен-тэментальнае падарожжа на бульбу».

ТВ 1000

3.00 Драма «Распуснік».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Меладрама «Жнівень, які ўцякае».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Знамяцтва і пакаранне».

ТВ 1000

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Знамяцтва і пакаранне».

ТВ 1000

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Знамяцтва і пакаранне».

18.20 «Быць Эрыкай-ІІ». Серыял.

Сyfy SyFu

7.30, 13.20 Прытворшчык. 9.10, 12.30, 15.50 Цёмны анімэ.

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Знамяцтва і пакаранне».

НАСТАЛЬГІЯ

6.00, 10.00, 15.00, 20.00, 1.00 «Мінулы час».

ТВ 1000

3.00 Драма «Распуснік».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Меладрама «Жнівень, які ўцякае».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Знамяцтва і пакаранне».

ТВ 1000

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Знамяцтва і пакаранне».

20.00 «Пярсецэн падману». Маст. фільм.

Сyfy SyFu

7.30, 13.20 Прытворшчык. 9.10, 12.30, 15.50 Цёмны анімэ.

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Знамяцтва і пакаранне».

НАСТАЛЬГІЯ

6.00, 10.00, 15.00, 20.00, 1.00 «Мінулы час».

ТВ 1000

3.00 Драма «Распуснік».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Меладрама «Жнівень, які ўцякае».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Знамяцтва і пакаранне».

ТВ 1000

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Знамяцтва і пакаранне».

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ 7

29 мая 2010 г. ЗВЯЗДА

6.25, 3.00 Гісторыя паспеху. 7.25, 12.00, 18.00, 22.10, 5.00 Ваш доктар.

12.00 Смак Каліфорніі. 12.30 Культура і кухня Ляцінскай Амерыкі.

7.00, 14.35 «SOS дзікай прыроды».

НЯДЗЕЛЯ, 6 ЧЭРВЕНЯ

ПЕРШЫ 7.15 М/ф «Казка пра цара Салтана», «Казка пра Залатого пуніка», «Казка пра папа і работніка яго Балду».

АНТ 7.00 «Нядзельная раіца», 8.00, 09.00, 16.00 Нашы навіны.

ЛАД 7.00 Звон, 7.25 Мір вашаму дому, 7.35 «Смачна з Барысам Бурдой».

8 КАНАЛ 9.00 «8 самых», 9.10, 23.25 «Надвор'е», 9.15 «Мой любімы гадаванец».

СТБ 7.05 «Афрамасквіч», Серыял, 7.55 Камедыя «Пра Адама».

ВТБ 6.00, 23.00 «PLAY», 10.30, 22.00 Скетч-шоу «6 кадраў».

РТР-БЕЛАРУСЬ 7.00 «Звычайны канцэрт з Эдуардам Эфрэймам».

МІР 4.55 «Білет на сёння», 5.05, 13.00 Серыял «Трыццаць выпадкаў з жыцця маёра Земана».

ТВ 1000 ТБ1000 3.00 Драма «Сакратарка», 5.00 Камедыя «Сняданак на пячэ».

ТВБЗ 5.00 Док. фільм «Закладнік ведзьмака», 6.00, 10.00, 17.00 М/ф «Том і Джэры».

НАША КІНО 6.30, 12.30 Меладрама «Простае гісторыі», 8.00 Плюс кіно.

ДОМ КІНО 3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Значышчана і пакарэнне», 3.50 Новы хіт.

КУЛЬТУРА 5.30 «Еўраносы», 9.00, 0.50, 1.50 Праграма перадач.

ТВДК 6.00, 7.50, 10.50, 11.50, 13.00, 14.00, 14.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.00 Пароды ТДК.

Syfy SV FV 7.30, 23.15 Прытворчык, 11.40 Камедыя «Блізняты».

ТВБЗ 5.00 Док. фільм «Закладнік ведзьмака», 6.00, 10.00, 17.00 М/ф «Том і Джэры».

ДОМ КІНО 3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Значышчана і пакарэнне», 3.50 Новы хіт.

КУЛЬТУРА 5.30 «Еўраносы», 9.00, 0.50, 1.50 Праграма перадач.

15.00 Сафары для бабуй, 15.30 Вясна, 16.00 Паўднёвая Афрыка па першым класе.

ANIMAL PLANET 7.00 Вуліца лемураў, 7.25 Манатка сурькатаў.

НТБ-БЕЛАРУСЬ 6.55 Серыял «Вісякі», 7.45 М/ф.

НТБ-БЕЛАРУСЬ 6.55 Серыял «Вісякі», 7.45 М/ф.

ФІЛЬМ ДНЯ «СЮНПРЫЗ» (РАСІЯ, УКРАЇНА, 2008 г.) Трынаццатгодвы Лёня жыў у звычайнай сям'і.

Сёння: Сонца, Мінск — 4,48 21.26 16.38, Віцебск — 4,30 21.24 16.54, Магілёў — 4,38 21.17 16.39.



Надвор'е на заўтра: Віцебск 7,45м, Гродна 7,45м, Мінск 7,45м, Магілёў 7,45м, Брэст 7,45м, Гомель 7,45м.

29 мая: 1700 год — пачалося будаўніцтва Мінскага касцёла іезуітаў, Сёння архікафедральны касцёл імя Найсвяцейшай Панны Марыі з'яўляецца помнікам архітэктуры барока першай паловы XVIII стагоддзя.

Першы год жыцця: У традыцыйнай культуры славянскіх народаў ваду, у якой калупі нованароджанага, надзялялі ўласцівасцямі «жывой» або «жыватворнай».

29 мая: Любага малодшага браніка, заўзятага чытача «Звязды» ў Оршы КУШНЕРА Валіціна Ігната віча ад усёй душы вінушоу са слаўным юбілеем — стагоддзіям — свайму і майму.

Хатняя энцыклапедыя: Дачная аптэка. Які хутка бажыць час. Вось ужо і грады прышыйшо да палозца.

РАІМ ПРЫГАТАВАЦЬ: Галоўнае — зяленіва! Свежае зяленіва цудоўным чынам змяняе і абагачае розныя стравы, надае ім зусім іншы смак.

Карысныя рэшткі: Многае з таго, што мы выкідаем у смеццэвае ядро, з вялікім поспехам можна выкарыстаць у садоўстве і кветкаводстве.

РАІМ ПРЫГАТАВАЦЬ: Галоўнае — зяленіва! Свежае зяленіва цудоўным чынам змяняе і абагачае розныя стравы, надае ім зусім іншы смак.

Як даглядаць лён: У духу іперасных модных тэндэнцый, рэчы з лёну ў цёлыю пару года — самыя актуальныя.

Усімінемся! Кранаўшчык з пятнаццацігадовым стажам перад сёанам у кінатэатры за пяць хвілін лёгка падняў з дна гульнявога аўтамата «Кран» бутэльку гарэлкі, а за адно і ўсе цацкі.

Прыгажуня... ногі ад вушэй! Толькі наш чалавек можа прыйсці з бальнічнага загарэлы...

Прыгажуня... ногі ад вушэй! Толькі наш чалавек можа прыйсці з бальнічнага загарэлы...

Прыём тэл.факс: 287 17 79, РКЛАМЫ: reklama@zvzazda.minsk.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адкажэнне за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЎСЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЬЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШУЧЭНКА.

— 292 21 03, уласных карэспандантаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03.

ПРЫЁМ тэл.факс: 287 17 79, РКЛАМЫ: reklama@zvzazda.minsk.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адкажэнне за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.